



## ПАЛАЖЭННЕ

### аб Літаратурнай прэміі імя Ежы Гедройца для найлепшага беларускага празаіка

#### I. ПРЭМІЯ

1.1. Арганізатарамі конкурсу з'яўляюцца Беларускі ПЭН-цэнтр, Саюз беларускіх пісьменнікаў, Пасольства Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь, Польскі Інстытут у Мінску; фундатары ўзнагарод — “Ідэя Банк” і Калегіум Усходняй Еўропы ва Вроцлаве.

1.2. Прэмія прысуджаецца штогод за найлепшую кнігу, напісаную на беларускай мове, у жанрах “мастацкая проза” і “эсэістыка”.

1.3. У спрэчных выпадках жанр твораў вызначаецца журы.

1.4. Кніга павінна быць выдадзеная ў папяровым альбо электронным варыянце ў прамежку паміж 1 студзеня і 31 снежня каляндарнага года, у якім быў абвешчаны конкурс.

1.5. Узнагароды:

а) I месца: чэк на суму, якую кожны год вызначае “Ідэя Банк”;

б) II месца: пераклад твора на польскую мову альбо творчая стыпендыя ў Доме творчасці пісьменнікаў, г. Вісбю, Готланд (Швецыя);

в) III месца: творчая стыпендыя ва Вроцлаве (Польшча).

1.6. Пераможцам прэміі можа быць толькі адна кніга. Арганізатары конкурсу не маюць права раздзяліць прэмію альбо адмовіцца ад яе прысуджэння.

1.7. Кнігу, якая заяўленая да ўдзелу ў конкурсе, нельга выключыць з удзелу паводле жадання аўтара.

#### II. КОНКУРС

2.1. Конкурс складаецца з 6 этапаў:

1 этап: журы прымае кнігі на конкурс да 31 студзеня кожнага года;

2 этап: журы абвешчае поўны спіс кніг, прынятых да ўдзелу ў конкурсе, не пазней за 15 лютага кожнага года;

3 этап: доўгі спіс, у які ўваходзіць 12 кніг, абвешчаецца не пазней за 31 сакавіка кожнага года;

4 этап: з 1 красавіка да 15 траўня кожнага года праводзяцца публічныя прэзентацыі 12 кніг доўгага спіса;

5 этап: журы вызначае 6 кніг-фіналістаў, якія абвяшчаюцца на прэс-канферэнцыі не пазней за 15 траўня кожнага года;

6 этап: урачыстая цырымонія абвяшчэння лаўрэатаў (першага, другога і трэцяга месцаў), якая праводзіцца ў чэрвені кожнага года.

2.2. З удзелу ў конкурсе выключаюцца кнігі, аўтарамі ці суаўтарамі якіх з'яўляюцца члены журы ці сакратар.

2.3. Аўтар, які атрымаў галоўную прэмію, не можа ўдзельнічаць у наступных прэміяльных сезонах.

2.4. Заяўляць кнігі на конкурс упаўнаважаныя:

а) выдавецтвы;

б) сакратар прэміі;

в) члены журы;

г) пераможцы папярэдніх конкурсаў.

Заяўкі неабходна дасылаць на адрас Беларускага ПЭН-цэнтра:

— паштовы адрас: 220050, Мінск, п/с 218;

— электронны адрас: [info@pen-centre.by](mailto:info@pen-centre.by)

2.5. Іншыя асобы ці арганізацыі могуць падаваць прапановы па заяўках у сакратарыят прэміі.

2.6. Тэрмін прыняцця заявак заканчваецца 31 студзеня кожнага года. На гэтую дату ўсе заяўкі мусяць быць атрыманыя сакратарыятам прэміі. Заяўкі, якія паступяць пазней за гэтую дату, разглядацца не будуць.

2.7. Заяўка мусіць утрымліваць наступныя звесткі:

а) інфармацыя пра намінатара, што вылучае твор на прэмію: кантактныя нумары тэлефонаў і адрасы;

б) кароткая творчая біяграфія аўтара альбо ўсіх суаўтараў, калі твор напісаны ў суаўтарстве;

в) анатацыя кнігі;

г) урывак да 10 тысячаў знакаў, які будзе размешчаны на сайце прэміі;

д) пажадана — адрасы крамаў, дзе можна набыць кнігу, ці спасылкі, па якіх яе можна спампаваць у электронным варыянце.

2.8. Да заяўкі неабходна далучыць 6 асобнікаў у папяровым і 1 асобнік у электронным варыянце. Заяўкі без электроннай версіі і 6 асобнікаў кнігі прымацца да ўдзелу ў конкурсе не будуць.

2.9. Удзельнікамі конкурсу з'яўляюцца не аўтары, а напісаныя імі кнігі, таму ў конкурсе можа ўдзельнічаць любая колькасць кніг ад аднаго аўтара.

### **III. ЖУРЫ**

3.1. Журы конкурсу складаецца з 6 чалавек з беларускага боку, 2 чалавек з польскага боку, а таксама ганаровага старшыні журы — Пасла Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь.

3.2. Члены журы прызначаюцца Беларускім ПЭН-цэнтрам і Саюзам беларускіх пісьменнікаў.

3.3. На час выканання абавязкаў з польскімі членамі журы прэміі падпісваюцца адпаведныя дамовы.

3.4. Працу журы курыруе сакратар прэміі. (Падрэзней глядзець раздзел V.)

3.5. Членства ў журы заканчваецца, калі член журы не мае магчымасці выконваць свае абавязкі далей альбо падае афіцыйную адмову. У гэтым выпадку арганізатары вызначаюць новага члена журы.

3.6. Штогадовая замена членаў журы адбываецца наступным чынам:

Кожны год змяняюцца 2 асобы, якія выключаюцца са складу журы на спецыяльным паседжанні. Прадстаўнікі кіраўніцтва Беларускага ПЭН-цэнтра і Саюза беларускіх пісьменнікаў застаюцца ў журы прэміі незалежна ад ратацыі.

3.7. Журы прымае рашэнні на падставе гэтага Палажэння аб прэміі. Па пытаннях, не ўрэгуляваных Палажэннем, журы прымае рашэнні згодна з уласным меркаваннем, кіруючыся прынцыпамі слушнасці, характарам прэміі і яе падставаў.

3.8. Журы прымае рашэнні на паседжаннях у форме пастаноў адкрытым галасаваннем простаі большасцю галасоў. Для прыняцця рашэння неабходная прысутнасць не менш як 5 членаў журы.

### **IV. ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ЧЛЕНАЎ ЖУРЫ**

4.1. Члены журы абавязаныя прачытаць усе кнігі, прынятыя да удзелу ў конкурсе.

4.2. Ганаровы старшыня выконвае прадстаўнічыя функцыі і не ўдзельнічае ў працы журы.

4.3. На кожны год уручэння прэміі прыпадае як мінімум 4 паседжанні журы, прысвечаныя выбару кніг:

1. устаноўчае паседжанне ў пачатку студзеня;
2. паседжанне да 31 сакавіка, на якім вызначаецца доўгі спіс кніг;
3. паседжанне да 15 траўня, на якім вызначаецца кароткі спіс кніг;
4. фінальнае паседжанне да ўрачыстай цырымоніі ў чэрвені, на якім вызначаюцца кнігі-пераможцы.

У перыяд працы журы кожны яго член абавязаны ўдзельнічаць ва ўсіх паседжаннях прыватна альбо дыстанцыйна (праз скайп, электронную пошту, сацсеткі і г.д.).

4.4. Член журы з беларускага боку, які адсутнічае на паседжанні, абавязаны падаць свае рэкамендацыі ў пісьмовым выглядзе. Пісьмовая рэкамендацыя не можа падавацца на паседжанне, дзе прымаецца рашэнне аб прысуджэнні прэміі.

4.5. Члены журы абавязаныя захоўваць у таямніцы ўсе рашэнні, прынятыя на паседжаннях.

4.6. Члены журы не маюць права абмяркоўваць публічна працу журы да ўручэння прэміі. У адваротным выпадку член журы можа быць выключаны з яго складу.

## **V. САКРАТАРЫЯТ**

5.1. Склад сакратарыята вызначаецца сакратаром прэміі.

5.2. Сакратар прэміі вызначаецца арганізатарамі штогод.

5.3. Сакратар журы курыруе працу журы і сакратарыята.

5.4. Сакратар не мае права голасу пры выбары намінантаў і лаўрэатаў.

5.5. Для арганізацыйнай працы па прэміі сакратар мае права прыцягваць выканаўцаў з ліку супрацоўнікаў і членаў Беларускага ПЭН-цэнтра, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых устаноў-арганізатараў прэміі.

5.6. Сакратар сочыць за выкананнем абавязкаў сакратарыята.

5.7. У абавязкі сакратарыята ўваходзіць:

а) падрыхтоўка інфармацыйных матэрыялаў для членаў журы пра:

— заяўленыя да ўдзелу ў прэміі кнігі да I паседжання журы ў год прысуджэння прэміі;

— намінаваныя кнігі да кожнага паседжання журы;

б) складанне пратаколаў паседжанняў журы;

в) пастаянны кантакт з членамі журы, у тым ліку інфармаванне іх пра тэрміны і парадак дня паседжанняў;

г) арганізацыя бягучай работы журы і рэагаванне на прынятыя ім рашэнні,

д) арганізацыя і каардынацыя ўсіх відаў работ, звязаных з прэміяй.

## **VI. Механізм і этапы галасавання за пераможцу**

6.1. Члены журы галасуюць пісьмова, пазначаючы ў бюлетэні сваё імя.

6.2. Таямніца галасавання захоўваецца сакратаром прэміі — адзіным, хто ведае пра выбар кожнага з членаў журы.

6.3. Бюлетэні за членаў журы, якія галасуюць дыстанцыйна, запаўняе сакратар, які павінен далучыць да бюлетэню раздрукаваны электронны ліст ці іншы дакумент, які пацвярджае выбар.

6.4. Механізм фармавання доўгага спіса:

6.4.1. Кожны член журы абірае 12 кніг са спіса кніг, прынятых на прэмію.

6.4.2. Кожная з кніг, абраных членам журы, атрымлівае 1 бал.

6.4.3. 12 кніг, якія набралі больш за ўсё балаў, праходзяць у доўгі спіс.

6.4.4. Калі за апошняе месца спаборнічае некалькі кніг, па іх праводзіцца дадатковае галасаванне. Кожны з членаў журы мае 1 голас, які аддаецца за адну з кніг, што прэтэндуюць на апошняе месца.

6.5. Механізм фармавання кароткага спіса:

6.5.1. Кожны член журы абірае 6 кніг з доўгага спіса.

6.5.2. Кожная з кніг, абраных членам журы, атрымлівае 1 бал.

6.5.3. 6 кніг, якія набралі больш за ўсё балаў, праходзяць у кароткі спіс.

6.5.4. Калі за апошняе месца спаборнічае некалькі кніг, па іх праводзіцца дадатковае галасаванне. Кожны з членаў журы мае 1 голас, які аддаецца за адну з кніг, што прэтэндуюць на апошняе месца.

6.6. Механізм галасавання за пераможцу:

6.6.1. Кожны член журы мае камплект адзнак ад 1 да 6 балаў.

6.6.2. Кожны член журы выстаўляе кожнай кнізе адзнаку ад 6 балаў да 1 бала.

6.6.3. Кніга, якая набрала найбольшую колькасць балаў, займае I месца. II месца займае кніга, наступная па колькасці набраных балаў. III месца займае кніга, наступная па колькасці набраных балаў пасля кнігі, якая заняла II месца. IV, V, і VI месцы не вызначаюцца.

6.6.4. У выпадку, калі за I, II ці III месца спаборнічае некалькі кніг, па іх праводзіцца дадатковае галасаванне. Кожны з членаў журы мае камплект адзнак ад 1 да колькасці балаў, роўнай колькасці кніг, якія спаборнічаюць за месца. Кожны член журы выстаўляе кожнай з гэтых кніг адзнаку ад найвышэйшай да 1 бала.

6.7. Члены журы не ведаюць, колькі галасоў атрымала кожная з кніг, якая прайшла ў доўгі і кароткі спісы.

6.8. Ніхто з арганізатараў прэміі, яе фундатараў і членаў журы не мае права патрабаваць раскрыцця таямніцы галасавання.

## **VII. ТЭРМІН І МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ ЎРАЧЫСТАЙ ЦЫРЫМОНІІ ЎРУЧЭННЯ ПРЭМІІ**

7.1. Днём уручэння прэміі кожны год з'яўляецца першая пятніца чэрвеня. Дзень уручэння прэміі не можа змяняцца без паважных прычын.

7.2. Месца правядзення цырымоніі будзе вызначацца кожны год.

## **VIII. УДЗЕЛЬНІКІ ЎРАЧЫСТАСЦІ**

8.1. Абавязковымі ўдзельнікамі ўрачыстасці з'яўляюцца:

- а) аўтары шасці кніг-фіналістаў конкурсу;
- б) лаўрэат прэміі папярэдняга года;
- в) члены журы.

8.2. Спіс астатніх удзельнікаў (гасцей) урачыстасці патрабуе ўзгаднення з арганізатарамі прэміі.

8.3. Вядучы ўрачыстасці не павінен асацыявацца з вядучым масавай забавы і павінен мець асабістыя якасці, якія дазваляюць весці прафесійны дыялог з удзельнікамі ўрачыстасці і публікай.

8.4. Фіналісты прэміі (аўтары шасці кніг-фіналістаў) удзельнічаюць у дадатковых мерапрыемствах, запланаваных арганізатарамі.

## IX. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

9.1. Палажэнне пачынае дзейнічаць з дня зацвярджэння яго прадстаўнікамі арганізатараў прэміі.

Беларускі ПЭН-цэнтр

Старшыня Андрэй Хадановіч

Саюз беларускіх пісьменнікаў

Старшыня Барыс Пятровіч

Пасольства Рэспублікі Польшча  
ў Рэспубліцы Беларусь

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол  
Рэспублікі Польшча  
ў Рэспубліцы Беларусь  
Лешэк Шэрэпка

Польскі інстытут у Мінску

Дырэктар Польскага Інстытуту ў Мінску  
Уршуля Дарашэўска